

## ПАДЫХОДЫ ДА ВЫЗНАЧЭННЯ ПАНЯЦЦЯ «ВУЧЭБНАЯ КНІГА ДЛЯ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ»

*Вызначаюцца асноўныя падыходы да інтэрпрэтацыі тэрміна «вучэбная кніга для вышэйшай школы»: аспектны, шматаспектны, сістэмны, канцептуальны. Даюцца пэўныя характарыстыкі такіх падыходаў. Прапаноўваецца ўласнае разуменне паняцця «вучэбная кніга для вышэйшай школы» з пазіцыі кагніталагічнага падыходу. Пры гэтым трактоўка паняцця здзяйсняецца праз прызму трох аспектаў: кагнітыўнага, організацыйнага і крэатыўнага.*

У канцы XX – пачатку XXI ст. веды сталі найважнейшым фактам грамадскага развіцця. Істотна ўзрастает роль метадалагічных, сістэмных, міждысцыплінарных ведаў чалавека, неабходных для рацыянальнага і асэнсаванага аперыравання рознымі данымі з мэтай вырашэння новых, нестандартных проблем. Сучасны свет уступіў у эпоху пераходу ад пост-індустрыйнага грамадства да грамадства, заснаванага на ведах [16].

Традыцыйна адукацыя з'яўляецца адной з сістэм генерыравання, распаўсюджвання і перадачы ведаў. Мэтай адукацыі становіцца развіццё асобы, авалоданне ёю спосабамі набыцця існуючых і стварэння новых ведаў [6]. Такая накіраванасць сучаснай вышэйшай адукацыі значна павышае ролю вучэбнай кнігі ў адукацыйным працэсе як сродку развіцця творчай асобы.

На сучасным этапе распрацоўваюцца тэарэтычныя асновы вучэбнай кнігі для вышэйшай школы (С. Г. Антонава, А. М. Багдановіч, П. Р. Буга, А. А. Грачыхін, І. П. Касценка, М. І. Тупальскі, Л. Г. Цюрына). Аднак аналіз навуковай літаратуры, матэрыялаў дысертацыйных даследаванняў, артыкулаў з перыядычнага друку, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў дае падставу зрабіць выснову, што сёння ў Рэспубліцы Беларусь тэорыя вучэбнай кнігі для вышэйшай школы (у адрозненне ад тэорыі школьнага падручніка) распрацавана недастаткова. Пытанні тэорыі вучэбнай кнігі зводзяцца да вывучэння асобных відаў выданняў, часцей за ўсё – гэта пад-

ручнік. Сустракаюцца работы па проблемах падрыхтоўкі пэўных відаў вучэбнай кнігі (М. І. Тупальскі). Разрозненая звесткі па дадзенай проблеме, матэрыялы прыкладнога характару змешчаны ў навуковых працах па кнігазнаўстве, тыпалогіі кнігі, кніжнай справе. Прыходзіцца канстатаваць, што ні ў адным нарматыўным, навуковым і даведачным выданні не пададзена вызначэнне паняцця «вучэбная кніга», аднак яно выкарыстоўваецца даволі часта.

Вучэбная кніга разглядаецца на ўзору вучэбнага выдання [3, с. 1079; 5, с. 7; 17], вучэбнай літаратуры [22]. У сучаснай спецыяльнай і даведачнай літаратуры для абазначэння друкаванага сродку навучання, як правіла, выкарыстоўваюцца паняцці «падручнік», «вучэбны дапаможнік» [3, с. 1079; 4, с. 176; 15, с. 412; 21, с. 140]. У большасці вызначэнняў падручнікі і вучэбныя дапаможнікі разглядаюцца як самастойныя паняцці, якія характарызуюць розныя віды вучэбнай кнігі: падручнік – асноўны сродак навучання, а вучэбны дапаможнік – дадатковы або дапаможны.

*Мэта* дадзенага артыкула – вызначыць асноўныя падыходы да вывучэння вучэбнай кнігі для вышэйшай школы, паказаць уласнае разуменне гэтага паняцця з пазіцыі кагніталагічнага падыходу.

Вывучэнне літаратуры, прысвечанай анализу і характарыстыцы вучэбнай кнігі для вышэйшай школы, дазваляе вылучыць некалькі даследчых падыходаў: аспектны, шматаспектны, сістэмны, канцэптуальны. Яны адразніваюцца паўнатой уліку фактараў і сувязей, а таксама ацэнкамі цэласнасці, функцыянальнасці, навуковай значнасці.

Аспектны падыход ґрунтуецца на анализе асобных ключавых элементаў даследуемага аб'екта. У рамках дадзенага падыходу сформулявана прадстаўленне аб вучэбнай кнізе як сродку навучання. Так, Г. І. Шчукіна вучэбную кнігу вызначае як кнігу, у якой у строгай сістэме выкладаецца асноўны змест вучэбнага прадмета [14]. У вызначэнні М. І. Тупальскага вучэбная кніга – гэта асобны від выдання, які змяшчае асновы цэласнай вучэбнай дысцыпліны, а не прысвечаны якой-небудзь асобнай навуковай проблеме або групе праблем і ўзаемазвязаны з вызначаным вучэбным планам [17]. У дэфініцыі С. Р. Шапаваленкі вучэбная кніга – сродак застваення асноў навук, прызначаны для тых, хто навучаецца. Адначасова – гэта рэзюмэ выкладу навучэнцам навуковых звестак [22]. «Спецыфіка падручніка, – адзначае В. А. Канке, – абумоўліваецца не навукай, а тым, што навуковае веданне перакладаецца на ўзровень дыдактыкі. Такі пераклад не выводзіцца з навукі згодна з якім-небудзь лінейным правілам. Падручнік з'яўляецца вынікам адмысловай, своеасаблівой творчасці, якая часам недаступна нават таму, хто, будучы сваім у навуцы і мастацтве, не валодае дыдактычным майстэрствам. ...Падручнік з'яўляецца невыкараняльным феноменам адукцыі. Адукцыя не супадае з навукай і мастацтвам. У сферы адукцыі прыходзіцца культиваваць асаблівую разнавіднасць літаратуры, менавіта вучэбную. У самым шырокім яго разуменні падручнік – гэта кніга, выкарыстанне якой дазваляе вырашыць задачы навучання, навучэнцаў і студэнтаў. Пры больш вузкім разуменні значэння слова «падручнік» гаворка ідзе пра кнігу, якая займае ў вучэбнай літаратуры дамінуючыя пазіцыі» [10, с. 21].

Шматаспектны падыход прадугледжвае інтэграванае прадстаўленне даследуемага аб'екта (вучэбнай кнігі) і прыцягненне звестак з розных

галін навуковых ведаў, такіх як адукацыя, педагогіка, псіхалогія, кнігознаўства, выдавецкая справа. Напрыклад, Д. Д. Зуеў некалькі пашырае і ўдакладняе прыкметы падручніка, называючы яго масавай вучэбнай кнігай, якая змяшчае прадметны змест адукацыі і вызначае віды дзейнасці, прызначаныя праграмай для абавязковага засваення навучэнцамі з улікам іх узроставых або іншых асаблівасцей [9]. На думку У. І. Смірнова, вучэбная кніга ўяўляе сабой: а) сукупнасць сістэматызаваных і рэдукаваных ведаў і апарату арганізацыі іх засваення; б) крыніцу вучэбна-навуковай інфармацыі; в) дыдактычны сродак, які забяспечвае на інфармацыйным і метадычным узроўнях тэарэтычную падрыхтоўку будучага спецыяліста да прафесійной дзейнасці [20, с. 48]. А. А. Грачыхін вызначае «вузайскую вучэбную кнігу» ў якасці спосабу інфармацыйных зносін у вучэбна-выхаваўчым працэсе вышэйшай школы, а сам працэс – як вузайскую вучэбную кніжную справу [7].

Сістэмны падыход грунтуецца, перш за ёсё, на тэарэтычных распрацоўках У. П. Бяспалькі, згодна з якімі вучэбная кніга разглядаецца як аб'ект складанай педагогічнай сістэмы. Сістэмны падыход патрабуе максімальнага ўліку ўсіх аспектаў праблемы ў іх узаемасувязі і цэласнасці, вылучэння галоўнага і істотнага, вызначэння характару сувязей паміж аспектамі, уласцівасцямі і характарыстыкамі. Працы У. П. Бяспалькі заснаваны на пабудове дыдактычнай тэорыі падручніка. Асновай да пабудовы тэорыі падручніка з'яўляецца агульная тэорыя педагогічных сістэм, у якой падручнік разглядаецца як сродак, з дапамогай якога мадэліруюцца асноўныя ўласцівасці сістэмы, а затым адпаведна мадэлі рэалізуецца пэўны педагогічны працэс. У. П. Бяспалька вызначае вучэбную літаратуру як комплексную інфармацыйную мадэль, якая адлюстроўвае чатыры элементы педагогічнай сістэмы: а) мэты навучання; б) апісанне зместу навучання; в) выбар і распрацоўка дыдактычных працэсаў; г) арыентацыя на пэўныя арганізацыйныя формы навучання. Пры гэтым падручнік улічвае магчымасці свайго спажыўца – навучэнца і сам з'яўляецца адным з тэхнічных сродкаў навучання [2].

Канцептуальны падыход прадугледжвае папярэднюю распрацоўку канцепцыі даследавання – комплексу ключавых палажэнняў, якія вызначаюць накіраванасць даследавання. Так, Л. Г. Цюрына вызначае, што дыялектычнае разуменне вучэбнай кнігі звязана з усведамленнем яе двухадзінай сутнасці. З аднаго боку, вучэбная кніга – найважнейшая крыніца навуковых ведаў па дадзенай дысцыпліне. З другога – сродак і праграма навучання. Тому канцепцыя вучэбнай кнігі павінна забяспечваць узаемасувязь двух кампанентаў: навуковага (інфармацыйнага) і вучэбна-пазнавальнага (кіруючага). Інфармацыйны кампанент вызначаецца прадметнай вобласцю дысцыпліны і ўяўляе сабой сістэму ведаў. Кіруючы кампанент адказвае за іх трансфармацыю ў сістэму ведаў вучэбнага прымянення. Яе змест павінен максімальна ўлічваць психолага-педагагічныя заканамернасці ўспрымання вучэбнай інфармацыі. Такім чынам, кіруючы кампанент – гэта педагогічнае ўтриманне дысцыпліны, накіраванае на арганізацыю і карэціроўку пазнавальнай дзейнасці навучэнца на аснове самакантролю. Як правіла, вучэбныя кнігі, якія ўлічваюць толькі інфармацыйны кампанент, не ўтрымліваюць сродкаў засваення вучэбнага матэрыялу і спосабу прыстасавання навуковых ведаў на практыцы. А значыць, не фарміруюць

уменне спагнаць і выкарыстаць вывучаемы матэрыял [18, с. 306]. У. У. Краеўскі развіў канцептуальнае палажэнне аб дваістасці функцый падручніка, які з'яўляецца, з аднаго боку, «крыніцай інфармацыі, формай фіксацыі зместу», а з другога – «сродкам арганізацыі працэсу навучання і кіравання дзейнасцю навучання і вучэння» [12, с. 16].

Аналіз розных тэарэтычных падыходаў да тэорыі вучэбнай кнігі дае магчымасць новага погляду ў разуменні прыроды (сутнасці) паняцця «вучэбная кніга для вышэйшай школы».

Уваходжанне чалавечай цывілізацыі ў грамадства ведаў прад'яўляе якасна новыя патрабаванні да сістэмы адукацыі. У гэтай новай парадыгме галоўнае месца адводзіцца аналітычным здольнасцям спецыяліста, гэта значыць яго здольнасці шукаць і знаходзіць неабходную інфармацыю, дакладна фармульяваць праблемы і гіпотэзы, бачыць у сукупнасці даных пэўныя заканамернасці, знаходзіць рашэнне складаных міждысцыплінарных задач [13, с. 18]. Калі сутнасць былой парадыгмы адукацыі выяўлялася ў лозунгу «Адукацыя – на ўсё жыццё», то новая адукацыйная парадыгма – гэта свайго роду стратэгія адукацыі для будучыні, лозунг якой – «Адукацыя на працягу ўсяго жыцця» [6]. Такім чынам, на сучасным этапе перад вышэйшай адукацыяй стаіць прынцыпова новая задача: развіццё чалавечага патэнцыялу, творчай асобы, звязаныя з пабудовай грамадства ведаў. У сувязі з гэтым становіцца актуальнай распрацоўка тэорыі вучэбнай кнігі для вышэйшай школы з пазіцыі кагнітагічнага падыходу, калі кніга разглядаецца як сродак кумуліравання і распаўсюджання ведаў у мэтах развіцця цывілізацыі.

Аднак неабходна адзначыць, што на сучасным этапе ў вышэйшай адукацыі адбываеца пераасэнсаванне кагнітагічнага падыходу, становіцца ўсё больш папулярным кампетэнтнасны падыход. Пры гэтым ён паступова ператвараецца ў грамадска значную з'яву, якая прэтэндуе на ролю канцептуальнай асновы адукацыйнай палітыкі. Гаворка ідзе, у прыватнасці, аб тым, каб ажыццяўіць мадэрнізацыю адукацыі на кампетэнтнасной аснове [1]. Амаль ва ўсіх публікацыях на гэтую тэму падкрэсліваецца, што кампетэнтнасны падыход мае кардынальна інавацыйны характар, што змены, якія адбываюцца ў сучасным свеце, вядуць да станаўлення такога тыпу культуры, для якога чиста «знаниевая» адукацыя аказваеца ўжо неэфектыўнай і немэтазгоднай. Тэзіс гэты абгрунтоўваецца ў першую чаргу тым, што старэнне інфармацыі сёння адбываеца значна хутчэй, чым завяршаеца натуральны цыкл навучання ў сярэдній або вышэйшай школе, з прычыны чаго традыцыйная ўстаноўка на перадачу ад настаўніка да вучня ў неабходнага запасу ведаў становіцца ўтапічнай. Аднаўленне парушанай раўнавагі паміж адукацыяй і жыццём бачыцца ў зняцці канчатковай мэты адукацыі з ведаў на інтэгральныя дзейнасна-практычныя ўменні – кампетэнтнасць. Часцей, аднак, у якасці бліжэйшага, непасрэднага антаганіста кампетэнтнаснага падыходу выступае зацверджаная ў педагогіцы канцепцыя, якая прадстаўляе мэты і змест адукацыі ў выглядзе паняційнай трывады: веды – уменні – навыкі («зуны»).

На сучасным этапе адбываеца таксама пераасэнсаванне сутнасці вучэбнай кнігі з пункта гледжання кагнітагічнай парадыгмы. Так, Л. Г. Цюрына адзначае, што пераход ад традыцыйнай («знаниевой») парадыгмы, якая ўзыходзіць да старажытных часоў і ўзмоцнена рацыяналізмам

індустрыйнага грамадства, да кампетэнтнаснага падыходу, нацэльвае на ўзмацненне практычнай арыентациі і каштоўнасна-інструментальнай на-  
кіраванасці прафесійнай адукацыі. У вучэбнай кнізе як матэрыяльным  
носьбіце зместу адукацыі кампетэнтнасны падыход прадугледжвае ўзма-  
цненне яе працэсуальнага складальніка. Даследчык уводзіць паняцці «тра-  
дыцыйная мадэль вучэбнай кнігі» і «інавацыйная мадэль вучэбнай кнігі». Вучэбныя выданні традыцыйнай мадэлі, у аснове якой ляжаў адзіны пады-  
ход дзеяння з ведамі, – засваенне, аперыраванне, контроль. Інавацыйная  
мадэль вучэбнай кнігі арыентавана на інавацыйную адукацыю (кампетэн-  
насны падыход), якая прадугледжвае (ужо ў канцы XX ст.) адыход ад  
кагніталагічнага падыходу ў традыцыйнай адукацыі, указвае на змену ак-  
цэнтаў у змесце вучэбнай кнігі ад перадачы і засваення ведаў да перадачы  
і разумення інфармацыі [19].

Уменне атрымліваць, апрацоўваць і распаўсюджваць інфармацыю са-  
праўды з'яўляеца вельмі значным для паўнавартаснага функцыянування  
індывіда ў грамадстве ведаў. Аднак неабходна падкрэсліць, што навыкі  
працы з інфармацыяй не з'яўляюцца самамэтай. Яны выступаюць неаб-  
ходнай умовай для атрымання новых ведаў, пашырэння кагнітыўных  
здольнасцей спецыяліста і ўмацавання творчага патэнцыялу.

Інфармацыя сама па сабе, хоць і з'яўляеца інструментам ведаў, але не  
з'яўляеца ўласна ведамі [13]. Для таго каб інфармацыя ператварылася ў  
веды, неабходна здзейсніць цэлы шэраг пераўтварэнняў, якія забяспечва-  
юць не толькі эфектыўны доступ да інфармацыі, але і яе выкарыстанне ў  
адукацыйным працэсе і арганізацыі навуковых даследаванняў, а таксама  
крытычную ацэнку інфармацыі рознымі сацыяльнымі суб'ектамі, змястоў-  
ную сарціроўку і фільтрацыю інфармацыі на предмет яе дакладнасці, ка-  
рыснасці, сацыяльнай значнасці і крэатыўнасці.

У гэтай сувязі вучэбная кніга з'яўляеца часткай інфраструктуры ве-  
даў, адэкватная сучасным задачам кагнітыўнай апрацоўкі інфармацыі ў  
адукацыі. Гэтыя веды маюць сваю спецыфіку, гэта значыць арыстраваны на  
пэўны прафесійны кірунак.

Зыходзячы з вызначэння паняцця «кампетэнцыя» (здольнасць прымя-  
няць веды, уменні, паспяхова дзейнічаць на аснове практычнага вопыту  
пры решэнні задач агульнага роду, таксама ў пэўнай вобласці) і «кампе-  
тэнцыя прафесійная» (здольнасць паспяхова дзейнічаць на аснове прак-  
тычнага вопыту, уменняў і ведаў пры решэнні задач прафесійнага роду  
дзейнасці), можна сцвярджаць, што веды ў вучэбнай кнізе – усё ж такі  
першасны элемент. Гэта значыць, што кагніталагічны падыход з'яўляеца  
асноўным у вызначэнні сутнасці вучэбнай кнігі. Што тычыцца кампетэн-  
наснага падыходу, то можна сцвярджаць, што ён з'яўляеца дадатковым  
пры разглядзе сутнасці вучэбнай кнігі для вышэйшай школы.

На наш погляд, павінна адбывацца не змена акцэнтаў у змесце вучэб-  
най кнігі ад перадачы і засваення ведаў да перадачы і разумення інфарма-  
цыі, а дапаўненне традыцыйнага прынцыпу «фарміраваць прафесійныя ве-  
ды, уменні і навыкі» прынцыпам «фарміраваць прафесійную кампетэн-  
насць».

Але для таго, каб пазбегнуць пераўтварэння грамадства ведаў у гра-  
мадства «робатаў» у працэсах стварэння, распаўсюджання і выкарыстання  
ведаў, неабходна наяўнасць творчай кампаненты. Таму на сучасным этапе

мэтазгодна гаварыць пра такую вучэбную кнігу, якая адпавядзе патрабаванням вучэбна-даследчага падыходу (ВДП) у вышэйшай адукацыі.

У праекце «Канцэпцыі рэалізацыі вучэбна-даследчага падыходу ў сістэме шматузроўневай універсітэцкай адукацыі» вучэбна-даследчы падыход да падрыхтоўкі спецыяліста ў сістэме ўніверсітэцкай адукацыі прадугледжвае такую арганізацыю навучальнага працэсу, пры якой на кожнай ступені вышэйшай адукацыі студэнты праз асваенне прынцыпаў правядзення навуковых даследаванняў і непасрэднае ўключэнне ў навукова-даследчую дзейнасць набываюць веды, уменні і навыкі, якія спрыяюць фарміраванню іх творчых здольнасцей. Вядучай мэтай укаранення вучэбна-даследчага падыходу з'яўляецца пераарыентацыя працэсу навучання на развіццё творчага патэнцыялу асобы, выхаванне культуры мыслення, авалоданне метадалогіяй навукі і, у выніку, на падрыхтоўку спецыяліста, здольнага знаходзіць шляхі вырашэння проблем, якія ўзнікаюць у прафесійна-вытворчай і навуковай сферы, а таксама ў грамадска-палітычным жыщці [11, с. 151].

У гэтай сувязі вучэбная кніга для вышэйшай школы, якая адпавядзе арганізацыі навучальнага працэсу з элементамі ВДП, павінна фарміраваць у студэнтаў уменні праводзіць навуковы аналіз з выкарыстаннем апарату дадзенай навукі, рабіць высновы, прымаць навукова аргументаваныя разшэнні, выкарыстоўваць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі для папаўнення сваіх ведаў, крытычна асэнсоўваць разнастайную інфармацыю.

Вучэбная кніга закліканы не толькі забяспечыць засваенне асноўных паняццяў і законаў, якія вызначаюць базавы ўзровень атрымліваемай адукацыі, але і даць уяўленне аб метадах, прынцыпах, прыёмах навуковай працы ў пэўнай галіне ведаў.

Зразумела, што гэтыя задачы дасягаюцца з дапамогай розных відаў выданняў вучэбнай кнігі: падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, практикумаў, метадычных рэкамендацый, тэкстаў лекций і інш. Многія з іх ствараюцца сродкамі малой паліграфіі і арыентаваны на выкарыстанне толькі ў дадзенай вышэйшай навучальнай установе. Яны, перш за ёсё, улічаюць спецыфіку навучальнага працэсу ў ёй.

Можна зрабіць выснову, што вучэбная кніга для вышэйшай школы ўтрымлівае тры аспекты: кагнітыўны, арганізацыйны, крэатыўны.

Зыходзячы з вышэйсказанага, мы прыводзім наступнае вызначэнне паняцця «вучэбная кніга для вышэйшай школы» – гэта документаваная частка інфраструктуры ведаў, адэкватная сучасным задачам кагнітыўнай і арганізацыйнай апрацоўкі інфармацыі ў адукацыі, якая фарміруе крытычныя і творчыя кампаненты познання.

Такім чынам, вывучэнне публікаций, прысвечаных аналізу і харарактарыстыцы вучэбнай кнігі для вышэйшай школы, дазваляе зрабіць вывад, што тут няма поўнага адзінства меркаванняў. Аналіз літаратуры па тэме дазваляе вылучыць аспектны, шматаспектны, сістэмны, канцэптуальны падыходы, якія адрозніваюцца паўнатой уліку фактараў і сувязей, а таксама ацэнкамі цэласнасці, функцыянальнасці, навуковай значнасці.

Выкарыстоўваючы кагніталагічны падыход, мы далі ўласнае тлумачэнне паняцця «вучэбная кніга для вышэйшай школы». Вызначылі, што вучэбная кніга для вышэйшай школы ўтрымлівае два аспекты: кагнітыўны (чаму вучыць) і арганізацыйны (як вучыць). У вучэбнай кнізе для вышэй-

шай школы, якая з'яўляецца сродкам кумуліравання і распаўсяджання ведаў для развіцця творчай асобы, неабходна наяўнасць творчай кампаненты. Таму на сучасным этапе мэтазгодна гаварыць пра такую вучэбную кнігу, якая адпавядае патрабаванням вучэбна-даследчага падыходу ў вышэйшай адукацыі.

1. Андреев, А. Знание или компетенции? / А. Андреев // Высшее образование в России. – 2005. – № 2. – С. 3–11.
2. Беспалько, В. П. Теория учебника : дидактический аспект / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1988. – 160 с.
3. Библиотечная энциклопедия / Российская государственная библиотека. – М. : Пашков дом, 2007. – 1299 с.
4. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / глав. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1969–1981. – Т. 27 : Ульяновск – Франкфорт. – 1977. – 622 с. : ил., карт.
5. Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і азначэнні = Издания. Основные виды. Термины и определения : СТБ ГОСТ 7.60–2005. – Зацв. і ўведз. 20.12.2005. – Мінск : Дзяржстандарт, 2005. – 54 с.
6. Гендина, Н. И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности / Н. И. Гендина // НТБ. – 2007. – № 3. – С. 40–48.
7. Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга: типология, стандартизация, компьютеризация : учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. – М. : Логос, 2000. – 254 с.
8. Згуроўскі, М. Общество знаний и информации – тенденции, вызовы, перспективы / М. Згуроўскі // Зеркало недели [Электронный ресурс]. – 2003. – 24 мая. – Режим доступа: <http://www.zn.ua/newspaper/articles/32040>. – Дата доступа: 15.01.2011.
9. Зуев, Д. Д. Школьный учебник / Д. Д. Зуев. – М. : Выш. шк., 1983. – 240 с.
10. Канке, В. А. Философские заметки на полях учебника / В. А. Канке // Университетская книга. – 2001. – № 2. – С. 18–22.
11. Концепция реализации обучающе-исследовательского подхода в системе многоуровневого университетского образования : проект // Навучальная-даследчы прынцып у арганізацыі ўніверсітэцкай адукацыі : зб. навук. прац / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка ; пад рэд. А. А. Гримаця. – Мінск : БДПУ, 1998. – С. 148–162.
12. Краевский, В. В. Определение функций учебника как методологическая проблема дидактики / В. В. Краевский // Проблемы школьного учебника. – М. : [Б.и.], 1976. – Вып. 4. – С. 11–19.
13. Общество знания : от идеи к практике : кол. монография : в 3 ч. / под ред. В. В. Васильковой, Л. А. Вербицкой. – СПб. : Скифия-принт, 2008. – Ч. 1 : Основные контуры концепции общества знания. – 248 с.
14. Педагогика : курс лекций / общ. ред. : Г. И. Щукина, Е. Я. Галант, К. Д. Радина. – М. : Просвещение, 1966. – 648 с.
15. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / глав. ред. И. А. Каиров [и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1964–1968. – Т. 4 : Сн – Я. – 1968. – 911 с.
16. Тикунова, И. П. Функциональная модель библиотеки общества знаний в региональном контексте / И. П. Тикунова // Роль библиотеки в формировании социально-культурного пространства территории : сб. науч. тр.

/ Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния РАН ; отв. ред. Е. Б. Артемьева. – Новосибирск, 2009. – С. 97–105.

17. Тупальский, Н. И. Основные проблемы вузовского учебника / Н. И. Тупальский. – Минск : Выш. шк., 1976. – 183 с.

18. Тюрина, Л. Г. Концепция учебного издания для высшей школы: к постановке проблемы / Л. Г. Тюрина // Книжная культура: опыт прошлого и проблемы современности: к 250-летию вузовского книгоиздания в России : материалы Междунар. науч. конф., Москва, 20–21 сент. 2006 г. / сост. : Д. Н. Бакун, А. Ю. Самарин. – М. : Наука, 2006. – С. 305–307.

19. Тюрина, Л. Г. Теоретико-методологическое обоснование учебной книги для профессионального образования : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 05.25.03 / Л. Г. Тюрина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2007. – 46 с.

20. Учебная книга в системе источников знания и средств подготовки учителя: «круглый стол» // Педагогика. – 2003. – № 1. – С. 47–64.

21. Харlamов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харlamов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 1999. – 516 с.

22. Шаповаленко, С. Г. Учебник в системе средств обучения / С. Г. Шаповаленко. – М. : Просвещение, 2003. – 255 с.

#### D. RUBAN

### APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE TERM «A TEXTBOOK FOR A HIGH SCHOOL»

The main research approaches (facet, multifaceted, system and conceptual) to the interpretation of the term «a textbook for a high school» are determined. Certain characteristics of such approaches are mentioned. A proper understanding of the concept «a textbook for the high school» from the position of the cognitive approach is presented. For all this, the interpretation of the concept is applied through the prism of three dimensions: cognitive, organizational and creative.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 26.04.2011.